

ВВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 2 (6611) 9 лютага 1940 г., пятніца ЦЕНА 10 КАП.

СЁННЯ У НУМАРЫ:

Аперэвэдка Штаба Ленінградскай Ваеннай Акругі.
Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза: малодшаму камандзіру **Белагураву А. І.**, лейтэнанту **Пінчуку Г. С.**, старшаму лейтэнанту **Харламаву В. М.**, старшаму лейтэнанту **Барысаву І. Д.**, капітану **Крохалеву А. І.**, капітану **Ракаву В. І.**, капітан-лейтэнанту **Вершыніну Ф. Г.**, капітан-лейтэнанту **Трыпольскаму А. В.**

Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні ордэнам «Красное знамя» падводных лодак «С-1» і «Ш-311» Чырвонасцяжнага Балтыйскага Флота.

Узнагароджанне ордэнамі і медалямі СССР начальству юнга састава і чырвонафлотцаў Чырвонасцяжнага Балтыйскага Флота.

Да выбараў у Вярхоўны Совет СССР ад заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР.

П. Панамарэнка — З'яўляецца беларускага народа.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

М. Панкроскі — У атмасферы непатрэбнай спешкі.

А. Карпаў — Высокая палітычная актыўнасць моладзі.

Вопыт ферганцаў — на дарожнае будаўніцтва.

Надрыхтоўка да XXII гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота.

ЗА РУБЯЖОМ:

Вайна ў Заходняй Еўропе.

«Берлінер Беренцэйгунг» аб савецка-аёнскіх адносінах.

Нарвэжскія жанчыны супроць дапамогі мангергеймаўскім бандам.

Аршыты членаў польскай тэарэтычнай арганізацыі.

«Справа» сенатара **Марселя Капэна**.

На сесіі японскага парламента.

ПЕРАД СЛАЎНЫМ ЮБІЛЕЕМ

Урадавае ўсёнароднае свята — дзень Другага гадавіны Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Савецкі народ з гонарам і славеннем сілы пагадае на гэты дзень адзначыць пераможны перамагчы лобнага ворага на сушы і на вадзе, на вадзе і пад вадой.

У дзевяць гаў гэта свята існавання Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота і гераічны шлях. Яны раслі і мацелі ў агні і буры грамадзянскай вайны. Штога? Соцыялістычнай індустрыялізацыі і матчымацы аснашчэння нашы Узброеныя сілы ў ізаляцыі сучаснай ваеннай тэхнікі. Чырвоная Армія прадстаўляе сабой гіганцкую сілу. Чырвонаармейцы, палітработнікі ў нашай арміі — гэта манатэны, маркоўскі-ленінскі ідэалагіі агураваныя калектывы. Чырвоная Армія, як адзін чалавек, кожны матова выканае свой свяшчэнны абавязок абароны дзяржавы пераможнай шчы, як адзін чалавек, з рашэццю гатовы аддаць жыццё за вольную справу — за Сталіна (Варашчылаў).

Уважальна другі год існавання нашых Узброеных сіл з'явіўся годам пераарэна свяшчэнным слоў ваенна-армейскага жыцця. Гэта быў год пераарэна ўмацавання ваеннай магутнасці сацыялістычнай дзяржавы. У жорсткіх саватках і Халхін-гола, у бах за вяртэнне Заходняй Украіны і Заходняй Еўропы, у бітвах з фінскай белагвардзейскай Чырвонай Арміяй праславіла са савецкай зброі.

Наш народ нічога не шкадуе для ўмацавання магутнасці сваёй арміі, свайго Флота. Савецкі народ і Чырвоная Армія з'яўляюцца адным целам. Партыя большэвікоў і ЦК КП(б)Б, усё грамадзяне нашай краіны павінны рашуча і гораці за сваю тэрыторыю Чырвоную Армію.

У нашай краіне ў Еўропе і Азіі ахваляюцца пажарам другой імперыялістычнай вайны. Усе шырэй і шырэй разгарэцца гэтая вайна. Запраўды англііска-амерыканска-імперыялістычная імпрыя і французска-імперыялістычная імпрыя гэтыя вайны накіраваць супроць СССР. У імпрыялістычнай імпрыі авантуру сучаснай вайны накіраваць супроць СССР. Але мы не стараліся імперыялісты Англіі і Францыі і іх а іх плане не судзіць абшчына. План старыстання Філіпінскі і імпрыялістычнай для ваеннай інтэрвенцыі супроць СССР будзе разбіт савецкімі ўрадам Чырвонай Арміі.

Першымі ж бах з фінскай белагвардзейскай Чырвонай Арміяй, вярна слаўна і традыцыйна грамадзянскай вайны, вайна павінна аддаць і масавата гораціма. У вайне новая пляска багатыроў Чырвонай Арміі, заблішчэлі новыя імёны Герояў Савецкага Саюза, шчырых сябе неўважальна і славы.

Апошнія ліні ў газетках агублікавана ўказам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні байцоў, афіцэраў, палітработнікаў і начальства састава Чырвонай Арміі за перамогу на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй.

У гэты момант публікуем Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза, аб узнагароджанні ордэнамі і медалямі СССР новай групы лобнага ворага краіны імпрыялістыма. На гэты раз у пачатным перыядзе ўзнагароджаных мы бачым імёны стальных ваяц маракі і марскіх чынаў. Узнагароджаны павыя паводна дохлі і іх адважныя афіцэры. Палітработнікі і гораці павольна і шчыры савецкіх патрыётэў іры чытанні

ПАДРЫХТОЎКА ДА ДЭКАДЫ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА

8 лютага ўрадавая камісія па правядзенню выкаві беларускага мастацтва ў Маскве праслухала ў выкананні хора Беларускай філармоніі 23 конкурсныя творы па тэматыцы вайны: «Песня аб Сталіне», «Прывет Маскве» і «Абаронная песня».

У абмеркаванні музыкальных твораў прынялі ўдзел: старшыня ўрадавай камісіі — старшыня Савета Народных Камітэў БССР тав. Кісялёў, сакратар ЦК КП(б)Б тав. Байначоў, сакратар ЦК РСФСР тав. Галюкін, начальнік Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Озірскі, дырэктар Беларускай філармоніі БССР тав. Прагія, кампазітары Туранкоў, Багатыроў, Любав, Палоскі.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні ордэнам „Красное знамя“ падводнай лодкі „С-1“ Чырвонасцяжнага Балтыйскага Флота

За хоблесць і мужнасць, праяўленыя асабовым саставам пры выкананні баявых заданняў камандавання, узнагародзіць

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні ордэнам „Красное знамя“ падводнай лодкі „Ш-311“ Чырвонасцяжнага Балтыйскага Флота

За хоблесць і мужнасць, праяўленыя асабовым саставам пры выкананні баявых заданняў камандавання, узнагародзіць

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза малодшаму камандзіру **Белагураву А. І.**, лейтэнанту **Пінчуку Г. С.** і старшаму лейтэнанту **Харламаву В. М.**

За ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым адвагу і героіства прывоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна **Леніна** і медалі **«Залотая звезда»**:

1. Малодшаму камандзіру **Белагураву А. І.**

2. Лейтэнанту **Пінчуку Г. С.**

3. Старшаму лейтэнанту **Харламаву В. М.**

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза старшаму лейтэнанту **Барысаву І. Д.**, капітану **Крохалеву А. І.** і капітану **Ракаву В. І.**

За ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым адвагу і героіства прывоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна **Леніна** і медалі **«Залотая звезда»**:

1. Старшаму лейтэнанту **Барысаву І. Д.**

2. Капітану **Крохалеву А. І.**

3. Капітану **Ракаву В. І.**

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза капітан-лейтэнанту **Вершыніну Ф. Г.**

За ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым адвагу і героіства прывоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна **Леніна** і медалі **«Залотая звезда»** капітан-лейтэнанту **Вершыніну Ф. Г.**

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

УКАЗ

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза капітан-лейтэнанту **Трыпольскаму А. В.**

За ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым адвагу і героіства прывоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна **Леніна** і медалі **«Залотая звезда»** капітан-лейтэнанту **Трыпольскаму А. В.**

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль. 7 лютага 1940 года.

Узнагароджанне ордэнамі і медалямі СССР

НАЧАЛЬСТВУЮЧАГА САСТАВА І ЧЫРВОНАФЛОТЦАЎ ЧЫРВОНАСЦЯЖНАГА БАЛТЫЙСКАГА ФЛОТА

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым хоблесць і мужнасць узнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР 138 чалавек начальству юнга састава і чырвонафлотцаў Чырвонасцяжнага Балтыйскага Флота.

Ордэнам **Леніна** узнагароджаны: капітан **І. Р. Новікаў**, маёр **В. П. Праабражанскі**, маёр **І. Г. Рамашенка**, капітан **Н. А. Токараў**.

Ордэнам **«Красное знамя»** — 4 чалавекі.



Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 15 студзеня за ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце барацьбы з фінскай белагвардзейскай арміяй і праяўленыя пры гэтым адвагу і героіства прывоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна **Леніна** і медалі **«Залотая звезда»** капітан-лейтэнанту **Вершыніну Ф. Г.**

Аб парадку прымянення артыкула 57 „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР“ пры выстаўленні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР у сельскіх мясцовасцях заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР устанавіў, што права выстаўлення кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР у сельскіх мясцовасцях заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР ажыццяўляюць, побач з рэспубліканскімі, абласнымі і раённымі органамі грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных, і агульныя сходы сялян па сельскіх саветах. (ТАСС).

Да выбараў у Вярхоўны Совет СССР ад заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР разглядае і ўстанавіў формы выбарчых дакументаў па выбарах у Вярхоўны Совет СССР ад заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР: выбарчы бюлетэнь (белага колеру) па выбарах у Совет Саюза; выбарчы бюлетэнь (светлаблакітнага колеру) па выбарах у Совет Нацыянальнасцей; пасветчаны на права галасавання пры змене выбарчым месца свайго прабывання, згодна артыкула 15 „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР“; формы пасветчаныя аб выбаранні дэпутатаў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей; формы пратаколаў галасавання па выбарах у Вярхоўны Совет СССР, якія складаюцца ўчастковымі і акруговымі выбарчымі камісіямі, і формы спісаў выбарчых асобных і для галасавання па пасветчаны на права галасавання. Устаноўлена, што падача бюлетэняў пры галасаванні будзе праводзіцца без калераў таў. (ТАСС).

ВЫБАРЧЫ БЮЛЕТЭНЬ

па выбарах у Вярхоўны Совет СССР

24 сакавіка 1940 года

акурга № _____ па выбарах у Совет Саюза

Прозвішча, імя, па бацьку кандыдата ў дэпутаты	Кім выстаўлен кандыдатам у дэпутаты
--	-------------------------------------

ВЫБАРЧЫ БЮЛЕТЭНЬ

па выбарах у Вярхоўны Совет СССР

24 сакавіка 1940 года

акурга № _____ па выбарах у Совет Нацыянальнасцей

Прозвішча, імя, па бацьку кандыдата ў дэпутаты	Кім выстаўлен кандыдатам у дэпутаты
--	-------------------------------------

Акруговая выбарчая камісія па выбарах у Совет Нацыянальнасцей

З'ЯДНАННЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

П. ПАНАМАРЭНКА
Сакратар ЦК КП(б) Беларусі

Калі ў 1922 годзе раталася пытанне аб аб'яднанні ўсіх савецкіх рэспублік у адну саюзнаю дзяржаву — СССР, — таварыш Сталін гаварыў:

«Ші-ж гэта не з'яўляюча, што там, на Захадзе, у свеце буржуазнай дэмакратыі, мы маем справу з наступным раздзяленнем і заняцям многанациональных дзяржаў на састаўныя часткі (накітават Вялікабрытанію, якая, не ведаю, як яна ўзяла справу з Індыяй, Егіптам, Ірландыяй, або накітават Польшчы, якая зноў-жа не ведаю, як яна ўладзіць справу з сваімі беларусамі, украінцамі, немцамі, яўрэямі), а тут, у нашай федэрацыі, аб'ядноўваючы не менш 30 нацыянальнасцей, тут, наадварот, мы маем справу з працэсам умацавання дзяржаўных сувязей паміж незалежнымі рэспублікамі, з працэсам, выдучым да ўсё больш цеснага аб'яднання незалежных нацыянальнасцей у адну незалежную дзяржаву! Вось вам два тыпы дзяржаўнага аб'яднання, з якіх першы тып, капіталістычны, вядзе да развалу састаўных частак дзяржавы, а другі тып, савецкі, вядзе, наадварот, да наступнага аб'яднання раней незалежных нацыянальнасцей у адну незалежную дзяржаву» (Л. Сталін, «Марксізм і нацыянальна-каліянальнае пытанне», стар. 93).

Гістарычныя падзеі поўнаасцю пацвердзілі правільнасць гэтых вывадаў таварыша Сталіна. Многанациональная савецкая дзяржава пераможна прайшла скрозь усё гістарычнае выпрабаванні. Яна ўсталявалася як непахісны аплот сацыялізму, як увасабленне непарушнай дружбы і аднавання народаў. Многанациональнасць буржуазнай дзяржавы раздзіраеца ўнутранымі, непрыкрытымі супярэчнасцямі. У выніку гэтых супярэчнасцей на нашых вачах у некалькі дзён загінула панская Польшча.

З самага пачатку свайго існавання панская Польшча стала турмой народаў. Працячы класы Польшчы нікому не навучыліся на прыкладах крушэння многанациональных капіталістычных дзяржаў. Наадварот, яны з асабай стараннасцю вывучалі іх метады каланіяльнага разбоя, эксплуатацыі і нацыянальнага прыгнёчэння і прымянялі іх у адносінах нявольніцкіх нацыянальнасцей, у асаблівасці ў адносінах да беларусоў і украінцаў.

Уніканая на руінах пастыаваеннай Еўропы па волі пераможцаў у першай імперыялістычнай вайне панская Польшча адразу-ж узяла на сябе ролю апырычка англа-французскага імперыялізма ў барацьбе супроць Савецкай краіны. Гэтая роля аздавалася і ўважліва імперыялістычным накіраваным польскім памешчыкам і капіталістам.

Абраванне свабоды так званай пыві-ватарскай місіі на ўсходзе Еўропы, Польшча, гэта, па выражэнню Леніна, ушало дзяржаву, усе сілы сваіх «цівілізацыйных» прыёмаў абрушыла на народы Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Працячы кругі Польшчы вельмі добра ведалі, што не палітыка нацыянальнага прыгнёчэння выклікае нянавісць у беларускіх і украінскіх рабочых і сялян да польскіх пані-прыгняцельнікаў. Таму-та яны і былі так неспакойны ў адносінах «усходніх красаў», як яны называлі Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Вышы польскі міністр Вітос прама і незусоўсна гаварыў: «Нашы спрэчкі з Расіяй аб усходніх землях выклікалі 15 войнаў і 3 паўстанні, і яны яшчэ не вырашаны, і вырашаны іх можна толькі па двух напрамках — каланіяльнаму усходнім землям польскімі элементамі і асіміляваннем».

Балізацыя польскімі нацыяналістычнымі элементамі Заходняй Беларусі і спробы асімілявання, лічэння нацыянальных асаблівасцей беларускага насельніцтва і былі асноўнымі элементамі палітыкі польскай дзяржавы ў адносінах да Заходняй Беларусі. Імкненне зрабіць Заходнюю Беларусь аграрным прыдаткам цэнтральнай Польшчы, уаўне і ва ўсім залежным ад яе, эканамічнае аграбленне рабочых і працоўных сялян і бязлітаснае падаўленне рэвалюцыйнага руху сярод іх, разгром рэвалюцыйных арганізацый, забарона роднай мовы, разгром культурных устаноў беларусоў, зверскія жарныя эканомічны ў атака на малельшчыя праўдзены сімпатыі да рускіх, да Савецкага Саюза, канцэнтрацыйныя лагеры і турмы — вось срэкі «цівілізацый» і даўчэння да польскай культуры «усходніх красаў».

Велізарныя натуральныя багаты Заходняй Беларусі драпежніцка эксплуатаваліся капіталістамі і памешчыкамі. Сыравіна вывозілася ў цэнтральную Польшчу. На Заходнюю Беларусь у 1934 годзе прыходзіўся ўсяго 1 проц. выпрабаванай у Польшчы электраэнергіі, а ў 1938 годзе — толькі паўпроцента. Тут не толькі не дапускалася ніякага прамысловага будаўніцтва, наадварот, існаваўшая прамысловасць усёля ўдушлася.

Цэлы рад прамысловых галін, як скуравая, запалкавая і іншыя, быў амаль цусім ліквідаван. Больш паланіны тэкстыльнай прамысловасці Беластока было разбурана. З існавалішых 200 тэкстыльных прадпрыемстваў засталася 83, а польскія рабочыя на тэкстыльных фабрыках скараціліся амаль на 70 проц. у параўнанні з 1913 годам.

Пазбавішы Заходнюю Беларусь якая-б та ні было прамысловага развіцця, польскія правіцелі імкнуліся ператварыць яе ў рынак збыту і ў пастаўчыка таннай сыравіны і ганных рабочых рук для польскай прамысловасці.

Становішча рабочых у Заходняй Беларусі было немагчыма пажіць.

Аб жыццёвым узроўні польскіх рабочых польскі прафесар Кржывіцкі пісаў: «Калі мы хацелі-б знайсці краіну, найбольш блізкаю па структуры рабочага бюджэта да нашай краіны, то, як-бы гэта ні здавалася парадоксальным, — гэта бюджэт ініускага рабочага ў Бамбеі». А становішча рабочых Заходняй Беларусі было ўдвай пажіць. бо беларускі рабочы атрымаў заробковую плату на 45—65 проц. ніжэй заробковай платы польскіх

рабочых у Варшаве. Асутнічалі самыя элементарныя меры па ахове працы. Рабочы дзень быў па сутнасці не абмежаван і, як правіла, даходзіў да 12 і нават 14 гадзін. Да ўсяго гэтага пастаянная пагроза быць выкінутым на вуліцу.

Працоўнае сялянства Заходняй Беларусі бязлітасна эксплуатавалі, прыгняталі памешчыкі, асаднікі, дзяржаўныя чыноўнікі і кулакі. У Заходняй Беларусі памешчыкі захацілі паланіну ўсёй зямлі, а, напрыклад, у Палескай абласці — каля трох чвэртак. 85 процантаў лясоў належалі памешчыкам і дзяржаве, астатнія 15 процантаў — кулакам. Памешчыкі захацілі амаль усе лугі і выпасы для жывёлы.

Пазбавлены зямлі і жывёлы, сялянін панаптаў у бязвыхадную кабалу да памешчыка, да асадніка і кулака. Прыгоннікі перажытак — адработкі — меў паўсемянае распаўсюджанне. Сялянін адрабцоўваў за ўсё: за пасьбічка, за лес, за арэнду зямлі, за штрафы. Адработкі даходзілі да 100 дзен у год. 80 процантаў вясковага насельніцтва прытулі жабрацкае існаванне. Пулаўскі сельскагаспадарчы інстытут палічыў, што дзяніны выдаткі на апаго харосага чалавека ў цэнт-ральнай Польшчы складалі 12 грошаў у дзень, а ў Заходняй Беларусі — усёго 4 грошы.

Падаткі, якія падалі на сялянства (па-зямельны, ураўніцельны, паркоўны, дарожны, пахалоцны і іншыя, іх палічылася звыш 70), аднімалі ў сяліна 40—50 проц. валавога даходу. Акрамя таго, сяліна грабілі і як пакуніка. Сялінін вымушан быў плаціць, напрыклад, ганлярам за 1 кілограм солі 3 кілограмы жыта або за 1 каробку запалак — больш літра малака.

Асабе меса ў правядзенні польскай каланізацыйскай палітыкі ў Заходняй Беларусі займала ваеннае асаблівасце. Наўраці можна было знайсці што-небудзь больш ненавіснае для захочнабеларускага сяліна, чым асаднік. Асаднікі захацілі ў сяліна, і без таго ўжо аграбленага памешчыкамі, сотні тысяч гектараў лепшых зямель. Асаднікі, наварбаваныя з бальных догліяраў — уздольнікаў савецка-польскай вайны 1920 года, — з'яўляліся непаруднымі супрацоўнікамі польскай ахранкі і кулацкіх лужыц, створаных для падаўлення рэвалюцыйных выступленняў сялян і спайманых іх віраўнікаў, для зверскай справы з сялінамі за праўдзены лясны ўстаноў неапаўнаважана да польскіх устаноў або афіцыйных асаблівасцей. Асаднікі, гэтыя думшпелі вызваленыя барабцы працоўных мас, поўнаасцю вы-зваліліся ад пахалоцна-матэрыяла і іншых палаткаў і павінасцей, якімі бязлітасна давілі беларускіх сялян.

Такі асаднік, які рассяўся на хутары ў 40—50 дзесяцік лепшай зямлі, захвачанай у сялян, атрымаў безваротна субсілі дзяржавы на набывшчы жывёлы і абстаўленне будоўлямі і інвентарам, каратацэпа дарожнай батрацкай працы, выходоў сваіх дзяцей у школу і вынавісці да народа, з'яўляўся найбольш зверскім эксплуатаатарам сялянства.

Сяліна вліг бесперапынную барацьбу супроць сваіх злейшых панаткаў — асаднікаў. Гэта барацьба мела самыя разнастайныя праўдзены: ад байката да разбраві іх майнткаў. Нават «Газета Варшавска» вымушана была прызнаць, што многія асаднікі «згусціліся атацферны на красах не маглі вытрымаць» і ўцякалі наад у Польшчу.

Народы Заходняй Беларусі, задаўленыя эксплуатацыйнай, падвыргаліся жорсткаму нацыянальнаму прыгнёту, былі пазбавлены ўсіх палітычных правоў.


Усё дзяржаўны апарат быў адан у рукі нязначнай польскай меншасці, ня-польскія нацыянальнасці не мелі права займаць якія-небудзь пасады ў дзяржаўным апарате. Усяля мова, акрамя польскай, была забаронена ва ўсіх установах,

у школе і нават у прыватным жыцці. Поўнаасцю былі ліквідаваны школы на беларускай мове. Настаўнікі-беларусы былі выгнаны са школ, і многія з іх павыргаліся вапрсіям.

Правядзенне гнуснай палітыкі гвалтоўнага апаўнаважання было афіцыйнай лінійнай улад, школы, царквы і суда.

кая мова і культура, імкнуліся парваць сувязі беларускага народа з вялікім рускім народам і вытраціць сімпатыі да гэтага народа, імкнуліся стварыць з беларусоў паслухмяных і пакорлівых рабоў польскай памешчыцка-капіталістычнай дзяржавы.

Усю мову ясна вараз, чаго дабіліся



Пажіць ва ўсіх адносінах было становішча яўрэйскага насельніцтва Заходняй Беларусі. Пагромы адарбаліся афіцыйна, у буйнешым горадзе Заходняй Беларусі — Беластоку — у адносінах да яўрэў праводзілася такія-ж лінія, як у адносінах неграў у ЗША; асабны школы, крамы, сталовыя, бані. Нават хажэнне па нека-торых вуліцах для яўрэў было пад забаронай. Яўрэйская бедна не мела магчымасці атрымаць работу і ты самыя асуджаныя на голы і выміранне. Пастаяннае распальванне нацыянальнай розні, распальванне польскага павінізма выклікала абстрактнае і яўрэйскага нацыяналізма, асабліва ў дробнабуржуазным асяродкі. Кантравольніцкая буржуазна-нацыяналістычная палітыка такіх партый, як Бунд, Паалейтсйе і ім палобныя, у велізарнай ступені садзейнічала ажыццўленню намераў каланізатараў, якія ўсімі мерамі дабіліся раз'яднання працоўных розных нацыянальнасцей.

Метады бязлітаснай эксплуатацыі, разбоя, жорсткіх палітыка-каронных асуджэнняў і ўдушэння беларускай культуры польскія правіцелі на працягу хвалпачі догдаліся «націфікацыі» — уціхамі-рання беларусоў, імкнуліся павяліць беларусоў іх нацыянальнай самасвядомасці, дабіліся таго, каб былі забыты беларус-

чы Паспалітай не дасягнуў значных рэ-зультатаў. Сваёю беларускі элемент садзейнічае руху прарускай арыентацыі. У першым разе стаіць тут даваенныя рускія сімпатыі. Замест іх мы павіныны вы-праваць сімпатыі да Польшчы. Польскія элементы не паспелі да гэтага часу не толькі ахваніць і павесці за сабой, але і нават з'явіцца з беларускай вёскай».

Далей валавога піша аб становішчы ў гарадах:

«...Катастрафічнае становішча з польскім панаваннем у гарадах і мястэчках джыгце неабходнасць прыняцця быстрых і рады-кальных мерапрыемстваў».

Або, напрыклад, ён піша аб нестрохх яўрэй:

«...Яўрэй, які знаходзіцца ў грабчы Беластоцкага ваяводства і асабліва ва ўсходніх паведах, складаюць спецыяльным тып яўрэй, так званых «літвакоў». За выключэннем агульных сувязей доўгата часу з намі «літвакі» не змаглі да-лучыцца да дзяржаўнасці і да польскай культуры. Яны карыстаюцца да сённяшняга дня рукамі мовы і складаюць пера-важна разбурочны элемент (канструк-цыйны), або ў лепшым выпадку раўна-душны да польскай дзяржаўнасці».

Валавода Остапшэўскі, сельчын на вул-кане, як вільх, згубіў усякае пацупшчэ мяншасць думала да польскаму, нічога яму ўважэнне гэтага не даваць, і нічога не ра-біць у ішнім напрамку. Ждаючы, аднак, гэты прадэс паскорыць, інакш гэта можа павесці да паяўлення розных неаразу-менняў, мы павіныны перамагчы стара-жытнюю беларускую культуру».

Сумны вынік падвёў ваявода 20-гадо-ваму паваненню Польшчы: не ўмацаванне «польскага ўладацкага становішча ва ўсходніх красах», як гэтага хацелася б ваяводе і ўсёй правячай клікі, а крах ільбейскай антынароднай палітыкі польскіх уладароў і ўсагудынае аслабленне су-проць прыгняцельнікаў».

Польска-германская вайна з усёй ві-зючнасцю паказала ўнуцараную неадоль-насць многанациональнай польскай дзяр-жавы. Польшча падпала багратрапазнае ваеннае паражэнне. Польская дзяржава ў невялікае кароткі тэрмін распалася, перастала існаваць.

Такі маланакладздобны развал дзяржавы з'яўляецца вынікам той грубай праеж-ніцкай эксплуатацыі, якую правячыя кругі Польшчы праводзілі ў адносінах да ўцякаючых беларусоў, яўрэў і т. д. Польскія правіцелі, заняўшыся вайну, не знайшлі ніякай апыры ў народзе.

Савецкі народ працягнуў руху капіталі-стам Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі і вывёў іх з калшмару вайны, з-пад прыгнёту эксплуатацыйных польскіх памешчыкаў і капіталістаў. З дапамогай вялі-кага народа Краіны савецкай, з дапамогай гераічнай Чырвонай Арміі працоўныя «усходніх красаў» былой панскай Польшчы знішчылі ўладу польскіх памешчы-каў і капіталістаў, знішчылі каланіяль-нае прыгнячэнне і эксплуатацыю, напяр-нальнае прыгнячэнне і палітычнае бяр-паўе.

Народнае Сабранне Заходняй Белару-сі, выплываючы волю ўсяго народа, малочы «члод сабой вялікі прыкліт Савецкага Саюза і горкі вопыт свайго жыцця, адна-лучна рэвалюцыйнага ўстанавленне на тэрыторыі Заходняй Беларусі савецкай улады, як адзінай сапраўнай народнай улады, з'яўляецца з адзіночым народам Савецкай Беларусі і ўпадхожэнне ў Саюз Савецкіх Соп'ялістычных Рэспуб-лік канфіскацыю памешчыцкіх зямель,

польскія заправімы ў рэзультате гэтай палітыкі.

У нашым распараджэнні знаходзіцца да-кумент — дакладная запіска ваяво-да Беластоцкага ваяводства Генрыха Остапшэўскага ў палітычным дэпартамент міністэрства ўнутраных спраў ад 23 ліпеня 1939 года за № 58/39. Запіска во-сіць наступныя асноўныя заглавак: «Прабле-мы ўмацавання польскага панавання ў Беластоцкім ваяводстве». Запіска павіла-ла ў свет у рэзультате правядзенага ў 1939 годзе ўпраўленнем ваявода абсле-двання беларускай вёскі і горада з пункту гледжання праверкі «своства» польскай палітыкі каланіяльнай і асіміляцыйнай. На справе абследавання лішні раз влівачыя пераказаліся ў тым, што польскі ўладу-гэта мф. пераканаліся ў тым, што поль-скія каланізатараў неавіцхпць усюды — і ў горадзе і ў вёсцы. Аполены страхам перад напыхоўчачай катастрафай, у жаху перад ўсагудыным гнявам народа, ваяво-да б'е трывожу, піша ў Варшаву. Вос стар-жонкі яго запіскі:

«...Беларусы — ёсьць этнічная група паселішчца, асцупа на зямлі і звязаная з ёю. Прапэс асіміляцыі, аб якім ка-жыць гэта, калі гаварыць аб ука-заванні польскага ўладацкага становішча на гэтым участку, з часу аднаўлення Ра-

нацыяналізацыю банкі і буйнай прамысловасці.

У захочніх абласцях Савецкай Беларусі разгарнулася каласальная творчая работа ва ўсіх галінах вытворчасці, у тры-наццаці, у сельскай гаспадарцы, у галіне навукі і культуры. Сотні тысяч сялян рабочых праз сялянскія камітэты і ішныя грамадскія арганізацыі ўдзельнічаюць у гэтым будаўніцтве.

Прайшо ўсяго толькі чатыры месяцы, а якія адбыліся рэвалюцыйныя змены! Ра-бочыя і сяліна, не меўшы раней ніякіх палітычных правоў, зараз атрымалі ўсе-правы, сталі поўнапраўнымі гаспадарамі свайго жыцця. Яны—пераспелыя ўс-жакі капіталістычнай эксплуатацыі і кра-ніцтвага беспрацоўя—атрымалі права, не працу, на атчымнак, на асцупа на род-най мове. Упершыню за працоўнымі За-ходняй Беларусі поўнаасцю замацаваны неацымныя правы на свабоду школы, сва-боду друку, свабоду вулічных шэсцяў дэманстрацый, свабоду слова.

Народ стаў сапраўдным гаспадаром свайго жыцця. Гіганцкую творчую работу разгарнуў развоялены народ пал краў ішным камуністаў праз свае часовыя ўпраўленні. Дакладная запіска старшын часовага ўпраўлення Баранавіцкага паве-та тав. Касцюка ў ЦК КП(б) Беларусі ярка і пераканачу ілюструе гэту гіганцкую работу. Дакладную запіска, я-цкаява дакумент, прыводжу ніжэй поў-наасцю:

«У Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі (большэвскай) Беларусі

ІНФАРМАЦЫЯ
З чым ідзе да гаданіня Вялікага Кастрычніка Баранавіцкі павет.

Працоўныя Баранавіцкага павета, я-і ўвесь працоўны народ Заходняй Белар-уі, ішчы радасна і багэра, упершыню ў свабо най абстаўчані, да свайго вяд-кага рэвалюцыйнага свята—гаданіня Кастрычніка. За кароткі тэрмін пасл-вызвалення ад капіталістычнага іга пра-цоўныя Баранавіцкага павета атрымалі-тэ, што яны не маглі атрымаць за сот-ні год пры капіталізме.

І. ПРАЦОУНЫЯ АТРЫМАЛІ ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАВА.

У выбары у Народнае Сабранне За-ходняй Беларусі было прагманасцраван-а ўсёй сілай адвачнае імкненне працоў-ных да палітычнай улады. З 105 тысяч выбаршчыкаў па павету ў выбара-удзельнічала 98,99 проц. Галасавала з-выстаўленых дэпутатаў 98 проц. Ш-6 выбарчых акругах быў 100-процанты ўдзел і 100-процантнае галасаванне з-кандыдатаў. Асабныя маса выбаршчы-каў — 80—90 гасяч з'явіліся да выб-чых урнаў для галасавання ў першы-дзень пры галінах галасавання. У кіраў-ніцтве выбарчых членамі акруговых ў-частковых выбарчых камісіі прыма-ўдзел 2,905 чалавек рабочых, сялян ішталіганцаў. Усяля варажыя вылазі-боку капіталістычных элементаў, памешчыкаў, асаднікаў, духавенства і ішныя-якія выражаюцца ў закліку да зры-гаваласявання, атрымалі рашучы адпор-пацярпелі поўны крах.

ІІ. ПРАЦОУНЫЯ АТРЫМАЛІ ПРАВА НА ПРАЦУ

З першых дён прыходу ў Баранавіч-Чырвоная Армія і арганізацыі часова-ўпраўлення асцупым пытаннем сваб-работы паставілі клопаты аб забеспячэн-насельніцтва і прадастаўленні работ-беспрацоўных. Польска-панская ўла-да пада скрывава ад працоўных са-праўнае становішча ў гэтай галіне. Ян-кавезвала, што ў горадзе было беспра-цоўных толькі 600 чалавек, у той ча-калі нашай праверкай у першыя лічбы-ло ўстаноўлена больш 4000 чалавек бес-працоўных. Стараа капіталістычная ўла-да нават не збралася ліквідаваць гэта-напыхоўчаче для працоўных. Затое гэ-т зрабіла і робіць Савецкая ўлада. Мы-першых дзён разгарнулі ў горадзе і па-вене вялікае будаўніцтва:

1) будучы у горадзе кімненны будыны для саранці школ на 400—500 чала-век навучаючыхся. Будаўніцтва палыхо-дзіць ужо к канцу;

2) каменны будынак для сямігаловай школы;

3) будаўніцтва каменнага жылога дома дабудавалі асіні паверх дзяржаўна-га банка;

4) абудоваўся 100 дамоў каменныя і драўляныя, пацяпелыя ад бамбарды-роўкі;

5) прапалі маставую на 2 вуліцах горада;

6) пабудавалі і замасцілі ў цэнтры горада перад упраўленнем вялікую і вы-датную плошчу імені Леніна;

7) арганізаваны земляныя работы па-пракладанні ад горада да валацсёй шасей-ных дарог на адлегласці 90 км;

8) ідзе будаўніцтва саваторыя для пра-цоўных на 300—400 чалавек;

9) будучыня ў павеце 16 школ;

10) паслана 200 чалавек на загатоўку дрэў для горада;

11) арганізаван рад вытворчых арпе-лей і зараз арганізавалі жэбловую фабры-ку, на якой будзе занята 400 чалавек-рабочых;

12) зараз-жа пасля нацыяналізацыі кансервайнай фабрыкі «Красэспарт» ар-ганізавалі 2-муную работу замест апа-вешчанай, што дала работу дадаткова 150 рабочым;

Такім чынам, у нашым павеце і ў го-радзе ўсе катэгорыі рабочых усіх этні-чнасцей, тэхнікі і інжынеры атры-малі работу. Усяго занята на ўсіх сілах будаўніцтва на 3.000 чалавек.

У горадзе не маюць работы старыя судзі, пракурорска-следчыя чыноўнікі і ім палобныя, якія без перакваліфікацыі і наўрал ці атрымаюць работу.

Да ліквітацыі беспрацоўя 3.600 бес-працоўных атрымалі аднаразовую дапа-могу.

У горадзе не маюць работы старыя судзі, пракурорска-следчыя чыноўнікі і ім палобныя, якія без перакваліфікацыі і наўрал ці атрымаюць работу.

Да ліквітацыі беспрацоўя 3.600 бес-працоўных атрымалі аднаразовую дапа-могу.



З'ЯДНАННЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

(Працяг. Пачатан гл. на 2 стар.)

ПРАЦОВНЫЯ АТРЫМАЛІ ПРАВА НА АСВЕТУ

На нашаму павету стала на кім узору. Сялянскія моладзь у ўроствы была ахопена школай і 25 проц. і то на чужой мове. Школа — так званая гімназія ім неадпавядае для працоўных сялян, бо кошт алаты за вучэнне абышоўся ў 500—700 злотых год складала не больш 100—150 злотых, чаго нехача нават на пашатнікіх капіталістычных па-

12) у чатырох валасцях: Малачатскай, Гардзючынскай, Астроўскай і Ляхавіцкай адкрыты большыя на 15—20 месц у кожнай.

13) з 73 зарэгістраваных беспрацоўных урачоў атрымалі работу 66 урачоў. Апрача таго, атрымалі работу таксама 10 фельчароў, 7 зубных урачоў, 12 акушэраў, 27 меісцясцёр.

14) у павясе працу зазатраў на апрацоўцы ачагоў эпідэмічных захворванняў;

15) арганізавалі ў горадзе тры дзяржаўныя аўтэжы і аўтэжарскі ськлад.

Усе ачынены працоўныя праводзіцца за дзяржаўны кошт.

V. СЯЛІНЕ АТРЫМАЛІ ЗЯМЛЮ

Гры капіталістычнай памешчыка-панскай уладзе 50 проц. усіх зямельных угоддзяў належала 175 памешчыкам і 250 асадкам. Астатняя паловіна значна горшых угоддзяў належала 36.670 сялянскім гаспадаркам. Каля 70 проц. сялянскіх двароў у межах зямельнага надзелу да 3 га ўсё ўгоддзяў.

Зараз усе памешчыцкія землі раздзелены паміж сялянамі. 3.987 безземельных сялян надзелены зямлёй, астатняя зямля раздзелена сяром мадэлымным.

3.110 беспрацоўных гаспадарак надзелены каровамі.

1.360 гаспадарак, не меўшых коней, надзелены конямі.

Выдана буйнейшым маламачным сялянскім гаспадаркам 1.110 свіней, 25.000 цыт. хвоба, больш 8.000 тон будыбы, 50 тон яблык і т. д.

Памянныя жывёлы, якія меліся ў мядзюх, захаваны.

На тэрыторыі павясе арганізаван разам з вяснымі ведаствам конскі завод, у якім ёсць да 1.320 памянных чыстакрыўных коней.

Забаронена рассяленне на тэрыторыі ў павясе раздзелены хутарскія сяляно осмалюцца ў вёскі.

VI. АБ ЗАБЕСПЯЧЭННІ ПРАЦОВНЫХ

Асабліва пільным участкам работы— гэта было забеспячэнне горада п. адукацыяй, бо пільна вывезлі з горада абсалютна ўвесь хлеб і іншыя прадукты. З першых жа дзён быў створан свой загатоўчы апарат, праведзена вялікая раз'ясніцельная работа сяром сельскага насельніцтва. За гэты час было арганізавана і засталеўна ў горада каля 6.000 палвоў розных сельскагаспадарчых прадуктаў— хлеба 560 тон, жывёлы рэзанай 763 ітукі—1.350 ітук. Створан рэзерв хлеба. Палкам ліквідавалі чэргі на хлеб і на мяса.

У выніку раз'ясніцельнай работы пільна ў ампііны дні на сельскагаспадарчыя прадукты значна панізіліся. Намешчыны значны прыток у ампііны дні сяляны на базары. Загатаўлена імявалажына 41 тона. Адкрыты тры рабочыя кааператывы на чыгушцы і 16 лароў у горадзе, з дзяржаўныя сталовыя і падрозь гаспадарства адкрылі ўнівермага і харчмага.

VII. КУЛЬТУРНА-БЫТОВАЕ АБСЛУГОВАВАННЕ ПРАЦОВНЫХ

У горадзе нармальна працуюць 2 кіно. Арганізаван пастаянны дзяржаўны тэатр. На чыгушцы і на кансервнай фабрыцы арганізаваны рабочыя клубы. Электрастанцыя працуе ўвесь час нармальна, гарадскія лазні таксама. Арганізаван аўтааўтаспарт. У горад завезена і працава ўжо школах, большым, узгодна і прадырствам больш 5.000 куб метрў дры, а ўсяго загатоўлена ёсць да 30.000 кубаметраў.

VIII. У ГАЛІНЕ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ГОРАДА

Палкам апытоўна ўсе фабрыкі, прадпрыемствы, якія польскімі ўладамі былі зактыя. Многія з іх пераводзіцца на дзяржаўную работу. Папільна завезена ўжо айна кансервнай фабрыка, 4 лесатрапацўных заводы, 4 буйных паравых мляны і інш.

На кіраўніцтва нацыяналізаванымі прадпрыемствам высювацца звышняя думка з мясцовых рабочых і сялян.

У рэзультате палешання работы ў прамысловасці з зарэгістраваных на гораду і павясе 120 беспрацоўных інжынераў і 380 тэхнікаў і хайстраў у даны момант усе яны атрымалі работу.

Аб чым і паведамляю да Вяшага ведама.

Старшыня часовага ўпраўлення горада Баранавічы і павяса—Касцюк.

Гэты дакумент—жывая ілюстрацыя твораў актывнасці, невычарпальнай энергіі вызваленнага народа. Палешныя выдатныя прыклады, паказваючы найбуйнейшыя зрухі і рэвалюцыйныя пераўтварэнні, якія робіцца сам народам пад кіраўніцтвам комуністаў, пасланцоў партыі Леніна—Сталіна, ёсць паўсьмясна, у жыцці кожнай абласці, кожнага раёна.

У працоўных заходніх абласцей Советскага Беларуса нараджаюцца новыя аспіцы да працы, якія базуюцца на пачуццях новага, на сувязі з рабочага, стаўшага гаспадаркам вытворчасці. Рабочыя ў першыя ж дні работы нацыяналізаваных прадпрыемстваў значна павялічылі прадукцыйнасць працы.

На тэхнічных фабрыках Беластока за першыя дні работы без фабрыкантаў прадукцыйнасць працы павялічылася на 30—35 проц. Рух за павышэнне прадукцыйнасці працы зараз пачынае ахапляць рабочых усіх прамысловых прадпрыемстваў Заходняга Беларуса. Гэты рух набывае велізарнае палітычнае значэнне.

Рабочы Заходняга Беларуса ў рэзультате тэрытарыяльнага воніку і на прыкладзе Советскага Саюза вельмі добра разумеюць, што «капіталізм можа быць канчаткова пераможан і будзе канчаткова пераможан тым, што сацыялізм стварае новую куды больш высокую прадукцыйнасць працы» (Ленін).

Пачыўся белацэстх тэхнічнай, пачаўшы рух за палешне прадукцыйнасці працы, выстуўшых лозунг ператварэння Беластока ў другое Іванова, з'яўляюцца ірмі выражэннем дзючэння шырокіх паровых нас Заходняга Беларуса да будаўніцтва сацыялізма.

Перад Заходняга Беларуса, вяртае аставай у прамысловых і тэхнічных адпавядаў з аставай сельскага гаспадарства, наступае час буйнага прамысловага і сельскагаспадарчага развіцця. Побач з раканструкцыя існуючых прамысловых прадпрыемстваў павінны ўзнікнуць ва ўсёх абласцях і раёнах, у рэзультате праўдзены масовай будаўніцтва, харчовай, керамічнай, лесапрацоўчай і іншай прамысловасці, прапанаванай для абслугоўвання патрб насельніцтва.

Заходняга Беларуса вельмае пераважасцямі транспартнымі вольнымі артэрыямі (рэкы Прыпяць, Буг, Неман, Шара, Мухавец, Вілейка, каналы Днепра-Бугоў, Дзюпра-Неманскі і Аўстубоўскі), якія ў рэзультате дракежыцкай каланізатарскай дзейнасці польскіх улад у аспіінах да Заходняга Беларуса настулоўна хіраі.

Пераштоўнагай зачаткай партыйных і советскай арганіаў, усю народа заходніх абласцей Беларуса з'яўляюцца аднаўтэітне і развіццё гэтых шляхоў зносін, даўляючых чыгушчым транспарт, маючых велізарнае эканамічнае значэнне, каючых магчымасць хастаўляць па тэрыторыі вольна пільна выратаў і прадукты сацыяльнай прамысловасці ў Заходняга Беларуса, а таксама завячх выхад заходне-беларускім мезу.

Адноў з грандынейшых зачатк, якія стаяць перад беларускім народам, з'яўляюцца зачатка асцяўнення Беларускага Палеша. На прагнута стаўляюцца на гэтым грай жалюда пачаць жабытвара і голду. Гэты край лічыўся слабым ботам і дзюжым краем». Пасля асцяўнення балот Палеша ператворыцца ў цудоўнейшы, пладорны край. Палеша мае ракі, пільныя аспііны, мае лес і будзе мець пладорныя землі. Гэты край запіча, зэжыжа поцем, поўнацудоўным, багатым жыццём. Стаўча часе Беларускага народа—вырашыць гэту праблему так, як скажам, чэргі вырашыць пачэбную воль будаўніцтвам Вялікага Ферганскага капаза.

Перад Советскага Беларуса стаяць зачатка—раздзіць опчыя пэтры ампіі заходніх абласцей, разведан, уславяніць і дабыць карысныя выкапы. Сяляне—заходняга Беларуса—гавораць, што на Друскеніцаў павіяна быць нафта, на поўдні Палеша таксама павіяна быць нафта. Гэты пункт погляду падрываюцца і вучоныя, якія лічыць, што ў Беларускім Палешы, у тым ліку ў Глускім раёне, павіяна быць пласты нафты, якія з'яўляюцца прадаўжэннем пластоў украінскай, драгабыцкай нафты.

Сяляне гавораць, што каля Брэста яны бачылі буму вугалю, у раёне Грозна—вельмі убрала будаўніцтва матэрыялаў, расказваюць аб вялікіх залегах фасфарытаў і іншых карысных выкапняў.

Даследванне месапрадзінаў, каб як можна больш атрымаць мясцовых відаў нафта, будаўніцтваў, з'яўляюцца сур'ёзнай намай зачаткай.

У Заходняга Беларуса ўсе электрастанцыі працуюць на пількіх відах паліва. Польскія каланізатары ігнаравалі скарыстанне багатых і таніных мясцовых энергетычных рэсурсаў. Вырашэнне энергетычнай праблемы—адна з самых важных і неадкладных зачатк. Невялікай і сярэдняй магчымасці электрастанцыя на базе мясцовых тарфяных масваў і невялікай і сярэдняй магчымасці гідрэлектрастанцыя на пільнічых рэках павінны ў энергетычных адносінах зусім пераўтварыцца абычача заходніх абласцей Беларуса і паставіць работу яе прамысловасці на больш высокую тэхнічную аснову.

Сельскія гаспадарка мае ў перспектыве зачатка тэхнічнага ўзбавяння, ліквідацыя пераважасці і пільных уражляў шляхам прымянення комплексна аэрацыйных месапрадзінаў—адным словам, зачатка зачыюцца ў пераваротны аставай сельскага гаспадарства ў перавагу сельскагаспадарчую вытворчасць дастойна вялікай Советскай вярны.

Перад працоўнымі заходніх абласцей Беларуса стаяць велізарныя магчымасці для развіцця беларускай нацыянальнай фармы і сацыялістычнай на амету культуры і мастацтва. Зараз ужо стаяць перад усімі советскімі, партыйнымі арганіаў зачатка стварэння сеткі нійшых, сярэньх і буйных і вышэйшых навучальных устаноў, бібліятэк, клубоў, хат-чытальнь, тэатраў, кінастудыяў, музыкальных і мастацкіх устаноў, арганізацыя вылавецтваў па выкупу кніг і брашураў аб поспехах сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР, на гэсцеры нашай партыі, рускіх і беларускіх класікаў на мовах народаў, населяючых Заходняга Беларуса.

Для больш паспяховага ўзрашчання гэтых і прага раў іных зачатк ліквідацыя стараў адміністрацыйна пазел на павясе, які быў вытоўны ў сёй час польскіх уладарам, бо ён адцяляў іх ад народа, з якім уладзе не хопелі мей пірога агульнага. Занос праведзены новы адміністрацыйны пазел. Каб палешчы органы ўлады да насельніцтва, створаны рабы з рабіннымі Советамі дэпутатаў павуўных, а на сяле—сельскія Советы дэпутатаў працоўных.

Працоўныя Заходняга Беларуса зараз знаходзяцца напярэднім вялікіх гістарычных палей—перад пачаткам выбарчай кампаніі па правядзенню выбараў дэпутатаў у Вярхоўныя Советы СССР і БССР. Іх павіннаў пільна грамадзяне вялікага Советскага Саюза яны павінны ў Вярхоўныя Советы сваіх аспііных прадстаўнікоў, вярных сямю народа. Выбаванне ў Вярхоўныя Советы СССР і БССР прадстаўнікоў вызваленых народаў Заходняга Беларуса з'яўляюцца ірмі выразіненнем новых герамоў ланікоў: сталінінскіх нацыяналістычных палітыкаў, перамог генеральнай лініі боть шавіньскай партыі, новым святчаннем праэорірэпці і мурасці палата вялікага праўдара таварыства Сталіна, якому беларускі народ абавязан сваім вызваленнем і з'яўненнем у адзінай беларускай дзяржаве.

У дружнай сямі ўсёх народаў магчымасці Советскага Саюза адзіны беларускі народ поўтэ ў першых рахах пад сцягам большаўскай партыі, пад кіраўніцтвам таварыства Сталіна да поўнай перамогі камунізма.

Журнал «Партыйнае будаўніцтва».

Партыйнае жыццё У АТМАСФЕРЫ НЕПАТРАЭБНАЙ СПЕШКІ

З часу XVIII з'езда ВБП(б) у партарганізацыі Варшаўскага раёна (гор. Мінск) адбыліся вялікія змены ў саставе сакратароў партбюро і ў апарате райкома партыі. Больш 50 проц. сакратароў пільных партарганізацый вылучаны на ачыненыя ўчасткі партыйнай, советскай і каспандарчай работы. Да кіраўніцтва пільных партарганізацый прышла маладыя, не каючыя воніку партыйнай работы, таварышы.

У апарат райкома вылучаны маладыя камуністы тт. Палюк, Гейфман, Генічэў, якія энергійна ўзяліся за работу, каб апраўдаць аказана ім высокае давер'е. Задача Мінскага гаркома ВБП(б) зусім вялікая, заключаюцца ў тым, каб даламчы вылучаным таварышам апаляцый маітэрствам кіраўніцтва, стварыць ім усю ўмову для росту. Аднак работа самота Мінскага гаркома ВБП(б) праходзіць у абстаўітцы непатрэбнай мітусні, спешкі і кашалеішчыны. Гэта пераосіцца ў райкомы ВБП(б), а ад іх і ў пільныя партарганізацыі.

Гарком партыі мае календарны план работы райкома, але ўсе правядзеныя на месапрадзінаў пільна ў якім раёне ўзв'язваюцца з гэтым планам. Месапрадзінаў, намечаныя райкомам, вельмі часта зрываюцца або пераосіцца, што адлюмна абываецца на рабоце апарата райкома і пільных партарганізацый. Многа трапіцца чаду на нарады і выкапы. Так, напрыклад, у снежні 1939 года гаркомам і райкомам на розных пытаннях было праведзена больш 10 нарад, на якіх прысутнічалі сакратары пільных арганізацый. Гэта не лічыць таго, што ра сакратароў, апрача нарад, часта выкапыцца на пасаджэнні бюро РК і РК ВБП(б).

Асабня сакратары часам пільна дзі заняты ў гаркоме або абкоме па вырашэнню адных і тых жа пытанняў. У пільных партыйнага работніка аставацца мала часу для таго, каб асмысліць новыя пытанні, якія неабходна падліць у партарганізацыі або на вытворчасці, падрываюць іх да змержавання на пасаджэнні партбюро і на партыйным сходзе, і прагнута арганізацыя работу партарганізацый.

Нам, работнікам апарата райкомаў, вядома, што вельмі многа ў нас праводзіцца розных нарад. Вядома, навалі патрэбы, якія дамагаюцца вырашыць важнейшыя пытанні партыйнай, советскай і каспандарчай работы. Нарам і ў далейшым трэба праводзіць, але біла ў тым, што яны скліваюцца ў «пажарным» паратку. Райком аб іх даводзіцца ў дзень склікання і парочка за 3—4 гадзіны да пачатку. У такіх выпадках райком вымушан мабілізаваць увесь апарат, пачынаючы ад за-

гачдчыка аддзелам і катэчоучы тэхнічныя работнікі, каб забеспячыць аўку людзей на нараду. Прыходзіцца цыламі гадзінамі звацца па тэлефон, шукаць людзей, а ў апарате райкома ў такі дзень нічога дэяльнага не робіцца.

Непатрэбная спешка ў падрывоўныя рэзныя сходзі і наглі прыводзіць да таго, што яны праходзіць без ачытывага ўдзелу камуністаў, на пільных пільных узорці. Як прыклад, можна прывесці агульна-партыйны сход партыйнага актыва 31 снежня 1939 г. па пільнае аб выніках выбараў у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных. Партыйны і беспартыйны актыву добра працаваў у час выбарчай кампаніі, і таму на сходзе можна было пільна гаварыць аб выніках выбараў і далейшых зачатках. Аб вялікі жалю, з'яна, актыву праслаўу толькі даклад сакратара гаркома і, не адрываючы сярэчак, спыніў сваю работу.

На такіх жа ўзроўні прайшла нарада 24 студзеня 1940 года па пытанню будаўніцтва шугунага возера ў гор. Мінску. Аб гэтай нарадзе райком даводзіцца ў дзень не склікання. Зноў быў мабілізаван апарат партарганізацыйнага аддзела на апаляцыйнае сакратароў партбюро. Таварышы не маглі загалта партыіташы да нарады, каб выстуць з дэлавымі прапановамі.

Многа часу ў партыйных работніках адраўноў рэзныя праворкі на адных і тых жа пытаннях. Так, у пачатку снежня 1939 г. партарганізацыйнага аддзела ВБП(б) у нашай партарганізацыі была праведзена правэрка работы на росту радоў партыі. Праз локалькі дзён па гэтаму ж пытанню была праведзена правэрка гаркомам партыі. Ці патрэба была паўторная правэрка? Па-моўму, не. Неабходны матэрыялы гарком мог атрымаць у партарганізацыйнага аддзела ВБП(б), не адрываючы сакратароў партбюро і работнікаў райкома партыі для паўторнай праворкі.

Гарком партыі і яго аддзельч трэба правядаць арганізавана, не зрываючы плана работы райкома, аказваючы ўсё моруна іамагоу маладым партыйным кадрам. Працяжка мітусні і спешкі заб'еда асудзяцца нашай партыяй, бо вядомыя мэты і фармы работы дэаганізуюць актыву, прывічуваюць яго да беспалнаўсці.

Гарком партыі павінен неадкладна перабудаваць работу апарата ў адпавядаючы з рэашэннямі XVIII з'езда ВБП(б).

Н. ПАВРОСКИ,

застаўчым партарганізацыйнага аддзела Варшаўскага раёна РК ВБП(б).

Рашэнне ЦК ЛКСМБ аб прыбаве ў камсамол у заходніх абласцях БССР выкалада шыроку хваля палітычнай актывнасці рабярэй моладзі Гродна.

На растуўчачым гэтага вядомага прапавана на фабрыках і заводах горада праведзена 50 сходоў. На двух масавых агульнагарадскіх сходоў моладзі былі заслуханы даклады аб волі і значнасці ленінска-сталінскага камсамола. Зараз Гарком ЛКСМБ пераішоў да больш канкрэтных вывучэння маладых таварышоў і аббору іх у Гродн Камуністычнага саюза моладзі. З гэтай мэтай да буйнейшых плацпрыемстваў горада мы прымавалі 13 аспііных камсамольскіх актывістаў.

У рэзультате правядзены вывазачай работы ў гарком ЛКСМБ штодзённая паступальнасць дзясаткі заўаб прыбаве ў камсамол. Сячых пераважых, правяральных маладых рабочых і работніц прыем у члены камсамола.

Вось азін з прынятых—Абрам Каханюккі. Паступіўшы ў школу, ён змог праўдчыцца тут зелькі поўгода. Вяліка яго вольжэ—не ў слях быў пракаршыць вялікую сямю, і Абраму давялося кінуць школу і пайсці працаваць на півараныя зэрод. Ён прапавяў на чорткай рабоце па 12—16 гадзін у суткі. Так, Каханюккі каму цярпеў 25 год, а ў яго ўжо 13-гадовы вытворны стаж.

Або ўзяць прыняты намі ў камсамол Марусю Чарнецкую. Вяліка яе беларус, і таму нітае не мог атрымаць работу. Само сабой арузумеда, што ён не змог пільна-

за навучанне дакі, і Маруса паста чэтырох год вучыцца і пільна школу, паступіла на фанерыны завод.

Іола, галоча, блосп'е, сацыяльным і нацыянальным гіб—гэтая была дола працоўнай моладзі ў буйной панскай Польшчы. Таму арузумеда вялікая радасць вядокаў і дзючат ірчэр, казі яны атрымавалі высокае званне члена Ленінска-Сталінскага Камуністычнага саюза моладзі.

У Гродна ўжо створана 13 пільных камсамольскіх арганізацый. На вядокаднім заволье, дзе працуюць 70 маладых рабочых і работніц, арганізаван ЛКСМБ складаньца з 5 чалавек. Сяч'аром выбаран калалы сасеа—зборчык тав. Трыліт.

Актывна ўключыўся ў выбарчую кампанію, моладзь г. Гродна будзе істакма прапавяць пат тым, каб забеспячыць у вядоках у Вярхоўныя Советы СССР і БССР поўную перамогу сталінскага бляна камуністаў і беспартыйных.

А. КАРПАУ,

сакратар Гродннскага гаркома ЛКСМБ.

ВЫСОКАЯ ПАЛІТЫЧНАЯ АКТЫВНАСЦЬ МОЛАДЗІ

Рашэнне ЦК ЛКСМБ аб прыбаве ў камсамол у заходніх абласцях БССР выкалада шыроку хваля палітычнай актывнасці рабярэй моладзі Гродна.

На растуўчачым гэтага вядомага прапавана на фабрыках і заводах горада праведзена 50 сходоў. На двух масавых агульнагарадскіх сходоў моладзі былі заслуханы даклады аб волі і значнасці ленінска-сталінскага камсамола. Зараз Гарком ЛКСМБ пераішоў да больш канкрэтных вывучэння маладых таварышоў і аббору іх у Гродн Камуністычнага саюза моладзі. З гэтай мэтай да буйнейшых плацпрыемстваў горада мы прымавалі 13 аспііных камсамольскіх актывістаў.

У рэзультате правядзены вывазачай работы ў гарком ЛКСМБ штодзённая паступальнасць дзясаткі заўаб прыбаве ў камсамол. Сячых пераважых, правяральных маладых рабочых і работніц прыем у члены камсамола.

Вось азін з прынятых—Абрам Каханюккі. Паступіўшы ў школу, ён змог праўдчыцца тут зелькі поўгода. Вяліка яго вольжэ—не ў слях быў пракаршыць вялікую сямю, і Абраму давялося кінуць школу і пайсці працаваць на півараныя зэрод. Ён прапавяў на чорткай рабоце па 12—16 гадзін у суткі. Так, Каханюккі каму цярпеў 25 год, а ў яго ўжо 13-гадовы вытворны стаж.

Або ўзяць прыняты намі ў камсамол Марусю Чарнецкую. Вяліка яе беларус, і таму нітае не мог атрымаць работу. Само сабой арузумеда, што ён не змог пільна-

за навучанне дакі, і Маруса паста чэтырох год вучыцца і пільна школу, паступіла на фанерыны завод.

Іола, галоча, блосп'е, сацыяльным і нацыянальным гіб—гэтая была дола працоўнай моладзі ў буйной панскай Польшчы. Таму арузумеда вялікая радасць вядокаў і дзючат ірчэр, казі яны атрымавалі высокае званне члена Ленінска-Сталінскага Камуністычнага саюза моладзі.

У Гродна ўжо створана 13 пільных камсамольскіх арганізацый. На вядокаднім заволье, дзе працуюць 70 маладых рабочых і работніц, арганізаван ЛКСМБ складаньца з 5 чалавек. Сяч'аром выбаран калалы сасеа—зборчык тав. Трыліт.

Актывна ўключыўся ў выбарчую кампанію, моладзь г. Гродна будзе істакма прапавяць пат тым, каб забеспячыць у вядоках у Вярхоўныя Советы СССР і БССР поўную перамогу сталінскага бляна камуністаў і беспартыйных.

А. КАРПАУ,

сакратар Гродннскага гаркома ЛКСМБ.

ВОПЫТ ФЕРГАНЦАЎ—НА ДАРОЖНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Калгас будзе ўчастак дарогі

ПУХАВІЦЫ. (Па тэлефону). Усё новыя і новыя калгасы і сельветы раёна ўключваюцца ў будаўніцтва дарог. Вярталі—Павічаны. Сельскагаспадарчая артыль «Сілач», Задачыскага сельветоў, узялася вывесці на трасу да 1 саванка 350 куб. метрў гравія і набуваць сваёй сісамі ўчастак дарогі працягласцю ў 350 паровных метраў. Калгас прыступіў ужо да возкі будаўнічага матэрыяла.

Зварот лаякоўскіх калгаскаў абмароўвава да дніе сямі Сілачскага сельветоў. Многія старшыні калгасаў, прымаўшыя

удзел у рабоце сесі, узялі на сябе канкрэтыя абавязальнасці. Першай пачала іх рэалізаваць сельскагаспадарчая артыль «Сілач Сілаба». Шэсцёзіна вольжэ гравія на трасу з 5 падвоў. У бліжэйшыя дні іх колькасць павольна.

Калгаснікі вёскі Хіра, Балачанскага сельветоў, на сваім агульным сходзе рашылі сьбета забржаваць дарогу працягласцю ў 1 кіламетр, акая злучыць палешчына з шасейнай дарогай. За некалькі дзён ужо вывезена 100 кубаметраў каменя.

Новае шасе

Члены сельгасарпелі «Чырвоны Кастрычнік», Астроўска-Сарочынскага сельветоў, Ушацкага раёна, узялі пытанне аб пабудове шасейнай дарогі Лепель—Ушацкі—Поллак. Гэта ініцыятыва знайшла аднаўтэітныя падтрыманне сяром калгаснікаў Лепельскага, Ушацкага, Ветрыцкага і Поллакскага раёнаў. На сваіх сходах яны ўзялі абавязальнасць за 10 саванка загатоўіць і вывесці на трасу 16 тысяч кубаметраў каменя. 17.200 кубаметраў гравія, 27.300 кубаметраў пяску, 2 тыс.

кубаметраў лесу і іншых будаўнічых матэрыялаў.

Прынятыя абавязальнасці выконваюцца. 6 лютага 15 падвоў калгаса «Чырвоны Кастрычнік» вывезлі першыя кубаметры каменя. Штодзённае заланне калгаснікі выконваюць на 120 процантаў. Да выканання сваіх абавязальнасцяў прыступілі калгаснікі і іншыя рабярэй. Пабудову дарогі намечана закончыць да 1 верасня гэтага года.

„ДЗЕНЬ ПУЦЯВОГА АБХОДЧЫКА“

ГОМЕЛЬ. У Гомельскім чыгуначным клубе імені Леніна праведзены «Дзень пуцявога абходчыка». З усёй Беларускай дарогі сымі з'ехалі пуцявыя абходчыкі з жонкамі, каб палешчына вопытам работы, культаўна і весела празосці час. У ліку прыехаўшых былі знатымы пуцявы абходчык, зоркі вартавы сталзвых пуцей тав. Шырчанка, унагароджаны ўрадам ордэнам Леніна, пуцявы абходчыца Федасія Іва-

наўна Шкаруба, унагароджаныя ордэнам «Знак почета».

Вопытам сваёй работы палешчыніцы пуцявыя абходчыкі шостай пастанцыі тт. Пінчук і Сікаронка, якія расказалі аб тым, як яны ў зымовых умовах утрымліваюць пуць у сярэднім становішчы, клопаюцца аб бесперабойным працоўным пільнавоў. З вялікай увагай быў праслухан расказ тав. Пінчанка аб сваіх мэтадах стаханавскай работы.

Р. СЫРКІН.

ПРАЦОВНЫЯ АТРЫМАЛІ ПРАВА НА АСВЕТУ

12) у чатырох валасцях: Малачатскай, Гардзючынскай, Астроўскай і Ляхавіцкай адкрыты большыя на 15—20 месц у кожнай.

13) з 73 зарэгістраваных беспрацоўных урачоў атрымалі работу 66 урачоў. Апрача таго, атрымалі работу таксама 10 фельчароў, 7 зубных урачоў, 12 акушэраў, 27 меісцясцёр.

14) у павясе працу зазатраў на апрацоўцы ачагоў эпідэмічных захворванняў;

15) арганізавалі ў горадзе тры дзяржаўныя аўтэжы і аўтэжарскі ськлад.

Усе ачынены працоўныя праводзіцца за дзяржаўны кошт.

V. СЯЛІНЕ АТРЫМАЛІ ЗЯМЛЮ

З а р у б я ж о м

ВАЙНА У ЗАХОДНЯЙ ЕУРОПЕ

ПАРЫЖ, 7 лютага. Агенства Гааса перадае паведамленне аб ваенных дзеяннях на заходнім фронце: «3 прычыны палішчэння надвор'я на фронце зноў азнавілася некаторыя актыўнасці. Аднак, ваенныя апарацы абмяжоўваюцца толькі дзейнасцю патрудуў. Давялі авіяцыя паралельнаму назначэнню».

ПАРЫЖ, 8 лютага. У афіцыйным камюніке, апублікаваным учора вечарам у Парыжы, гаворыцца: «Дзень прайшоў спакойна на ўсім фронце. Тамсям над Райнам адбылася перасталка цяжоты. У сёнешнім рапінным камюніке сказана: «У каацы ўчарашняга дня і на працягу».

„Берлінер Берзенцэйтунг“ аб созецка-эстонскіх адносінах

БЕРЛІН, 8 лютага. (ТАСС). Публікуецца прамова міністра замежных спраў Шына, прысвечаную 20-годдзю Тартускага міру, газета „Берлінер Берзенцэйтунг“ надрукавала, што Тартускі дагавор з'яўляецца крамевульным камянем усёй эстонскай замежнай палітыкі. Англія, піша газета, прапавала ўпагупць эстонскі народ у вайну супроць

Савецкага Саюза. Не выпадкова заходнія дзяржавы былі так незадаволены заключэннем пакта аб узаемадапамозе паміж Эстоніяй і Савецкім Саюзам. „Паітыка Масквы, — падкрэслівае газета, — з'яўлялася лавінай, якая пахавала ўсю рашэйскую англійскую знешнепалітычную сістэму ва ўсходняй Еўропе».

Нарвежскія жанчыны супроць дапамогі манергеймаўскім бандам

ОСЛО, 8 лютага. (ТАСС). Нарвежская газета «Арбейдэрэн» паведамляе, што учора ў горадзе Осла (Нарвегія) адбыўся сход аб'яднання хатніх гаспадынь. У рэзалюцыі, прынятай на сходзе, хатнія гаспадынькі паведамляюць, што яны супроць дапамогі манергеймаўскім бандам.

АРЫШТЫ ЧЛЕНАУ ПОЛЬСКОЙ ТЭРАРЫСТЫЧНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

БЕРЛІН, 8 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што расцэляваны дзейнасці раскрытай у Вільна польскай тэрарыстычнай арганізацыі прыцягла да дзейнасці арыштаў. Арыштаваны былі польскія палкоўнік Влэдзіслаў Шнейдэрскі, які выхчыў абавязкі кабіра тайнай арганізацыі. Канфіскавана шмат грошай у замежнай валюце.

„Справа“ сенатара Марселя Кашэна

ПАРЫЖ, 8 лютага. (ТАСС). Вадамы французскага камюніст рэдактар закрытай ўдзельна газеты працуючых «Юманітэ» Марсель Кашэн з'яўляецца адным з камюністаў у саставе французскага сената. Пасля таго, як рэдакцыянеры расправіліся з камюністамі ў палаче дэпутатаў, абарна паставіла пытанне аб пазбаўленні Кашэна сенатарскай праваў. Для гэтага моты на пэтрабаванню Далага ў сенате створана спецыяльная камісія, якая павіна стварыць «справу» сенатара Кашэна. Гэта камісія зараз займаецца «збораннем» матэрыялаў па гэтай «справе».

НА СЕСІІ ЯПОНСКАГА ПАРЛАМЕНТА

ТОКІО, 8 лютага. (ТАСС). Агенства Домей Цусіма паведамляе, што учора прэм'ер-міністр Іонай, адказваючы на пытанні, адмовіўся каментыраваць пытанне аб заключэнні ваеннага саюза паміж Японіяй і новым «цэнтральным урадам» Кітая. У той жа час ён указаў, што пытанне аб міжнародных сэтэлементах і аб міжземных кансісіях у Кітаі будзе распрацавана новым «судам» Кітая.

Адказваючы на пытанне аб дагаворы 9 дзяржаў, прэм'ер-міністр Іонай паведаў, што некаторыя аргументы гавора на адпавядаюць пярэпапашы аб'яўлены на Далекім Усходзе. Аднак, заявіў Іонай, «пытанне аб ізапаіраваіні дагавора патрабуе стараннага вывучэння ў святле пытання аб арганізацыі новага «цэнтральнага ўрада» Кітая і яго ўзаемаадносін з Японіяй».

Міністр замежных спраў Японіі Арыта заявіў, што ўрад «гатовы супрацоўнічаць з замежнымі дзяржавамі ў аднаўленні і з дахам актывізацыі ўрадаў палітыкі». Пры гэтым ён, аднак, адзначыў, што ўрад не мае намеру ўмяняць так званыя трыаістэвны антыкамюністэраўскі пакт.

Закранушы пазіцыю ШІА, якую, задалушы пытанне, Кубоі назваў «несур'яжалюбнай», міністр замежных спраў

ПАДРЫХТОЎКА ДА ХХІІ ГАДАВІНЫ РСЧА І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

МАГІЛЕЎ. Гарадскі камітэт партыі распачаваў мерапрыемствы па падрыхтоўцы і правядзенню ХХІІ гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. Група кваліфікаваных дакладчыкаў і лектараў правіла на прапрыемствах, ва ўстановах і сярэд студэнтаў даклады і лекцыі, прысвечаныя гісторыі грамадзянскай вайны, ролі Леніна і Сталіна ў справе арганізацыі РСЧА, аб выкаванні Чырвонай Арміяй сувеснагістарычнай місіі па вызваленню народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

20 лютага ва ўсіх навучальных партарганізацыях горада абудуша адкрытыя партыйныя сходы па абмеркаванні вынікаў сацыялістычнага саборніцтва паміж БССР і Далекім Усходам на лешую паставоўку масава-абароннай работы.

Святкаванне ХХІІ гадавіны РСЧА будзе азнаменавана масавымі вучэбнымі групамі самаабароны, спартыўнай дэпартаўткаў, агульнагарадскім паходам у працягах, ваеннавай матаніклетыв эстафетай з ланкінамі да бускіры.

ВІСЕСЬ. Падрыхтоўка да святкавання суправаджаецца ўздымам масава-абароннай работы. На прапрыемствах горада створаны новыя гурткі па вывучэнню ваеннай справы. Маладзё рыхтуецца да адачы норм на абаронныя знакі.

22 і 23 лютага абудуша ўрачыстыя сесіі гарадскага, раінных і сельскіх Саветаў дэпутатаў працуючых, прысвечаныя ХХІІ гадавіне РСЧА і Ваенна-Марскога Флота.

Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі прапрыемствы арганізоўваюць у часе свята пасылку прывітаньных пісем байцам, камандзірам і палітработнікам, герачіна змагаючымся з фінскімі белабандытамі.

ЧЭРЫКАЎ. У раёне разгарнулася дзейная падрыхтоўка да ХХІІ гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. Значна ажыўляецца работа партыйных асацыяваўткаў арганізацыі. Дзялі быў праведзены ланкі паход маладзё, у якім удзельнічала 100 чалавек.

Райком партыі вылучыў у дапамогу партыйным арганізацыям 20 агітараў, якія правядуць гурткі на прапрыемствах і ва ўстановах аб слаўных палівах Чырвонай Арміі.

23 лютага ў часе свята Чырвонай Арміі ў раінным цэнтры арганізоўваецца ваенна-танцаўтка ігра.

Новыя абаронныя гурткі

У сувязі з падрыхтоўкай да ХХІІ гадавіны РСЧА на прапрыемствах Беларускай чыгункі зноўна палешчылася масава-абаронная работа. На станцыі Гомель у створаных гуртках — кулігетніках, страляных, рукашпагна боі і гранаташпагна — рабочыя авалодваюць ваеннымі спецыяльнасцямі. На станцыі абстаўлены ваенныя вучок.

Сярэд рабочых станцыі Бабурыск праводзіцца гурткі аб гісторыі арганізацыі і баявым шляху Чырвонай Арміі. Дзейная

падрыхтоўка да гадавіны разгорнута ў Жлобінскай фабрычна-заводскай школе. Тут вядуцца масава ача нормы на абаронныя знакі, праводзіцца праівагадзаныя трэніроўкі. Дзялі праведзены 10-кіламетравы ланкі пераход, у якім удзельнічалі 24 чалавекі.

Гурткі і чыкі матэрыялаў аб слаўнай гадавіне РСЧА і Ваенна-Марскога Флота праводзіцца і на ішых прапрыемствах чыгункі.

Р. СЫРКІН.

Алімпіяда мастацкай самалейнасці

БАРАНАВІЧЫ. 300 лешных спевакоў, танцораў, музыкантаў і чылоў прымуць удзел у першай абласной алімпіядзе мастацкай самалейнасці, прысвечанай ХХІІ гадавіне РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. 5 лютага ў раёнах абласці пачаліся раі-

ныя алімпіяды, у якіх удзельнічаюць 12 тысяч чалавек. 14 лютага пачнецца гарадская алімпіяда ў Баранавічах. Яна адбудзецца выступленнем зноўнага хора ў 120 чалавек, які выканае «Песню аб Сталіне» Рэвудкага і іш.

АЗЕЛЯНЕННЕ МІНСКА

Гарадскі трэст зялёнага будаўніцтва вядзе падрыхтоўку да азелянення і мастацкага афармлення крават і кветкамі стацыі БССР у сезоне 1940 года.

У гарадскіх парках, скверах, на тэрыторыі фабрык, заводаў, дашчых садоў, яслаў і буйных дзяржаўных устаноў Мінска будзе пасаджана 2 мільёны штук кветканых раслін. Трэст зялёнага будаўніцтва ўжо заключыў дагаворы на азеляненне Універсітэцкага гарадка, Клінічнага гарадка, Палітэхнічнага інстытута, фабрык «Коммунарка», імені Крупскай, Дзяржаўнай бібліятэкі імені Леніна і іш.

Дзе падрыхтоўка работа і па азеляненню будучага шучнага возера. На плошчы ў 10 гектараў вясной і вясенню будзе пасаджана 10 тысяч дэкаратывных дрэў і 15 тысяч дэкаратывных кустоў.

Мастацкае афармленне і дэкаратывных і кветканых раслін будзе зроблена па спуску вуліцы Карла Маркса ад Чырвона-армейскай да Пролетарскай вуліцы.

М. ОХРЫМЕНКА.

МОТА-ЛІЖНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ

8 лютага на 13-м кіламетры аўтастрады Мінск-Масква пачаліся спаборніцтвы ланкі на бускіры ў машынаўткаў, прысвечаныя ХХІІ гадавіне РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. У спаборніцтвах на іштаны 5 кіламетраў прымаюць удзел каманды спартывных таварыстваў «Спар-

так», «ІМ», «Дынама», Педгагічнага і Палітэхнічнага інстытутаў і іш. Сярэд удзельнічаў спаборніцтваў — лешныя машыны і іштаны: распубілі: дэпартамент Педгагічнага інстытута тав. Шапцова, рэкармен СССР Рыбакоў («Дынама») і ішныя.

Першыя заняты

У БЕЛАСТОК. У Беласток адкрылася першая дзяржаўная педгагічная вучылішча. 7 лютага ў вучылішчы пачаліся заняты, у ім будуць рыхтавацца кадры настаўнікаў для пачатковых і пачаўна-сярэдніх школ. У вучылішчы прынята 220 лашей рабочых, сяляў і інтэлігенцы. Большасць з іх раней былі пазбаўлены магчымасці пачувацца ў сярэдніх або влешніх машына-вучальных установах.

Атэльэ мод

У Беласток, Гроце, Лізе, Баранавічах, Валкавіску, Наварудку і Брэсце Бельшвейтэстам адкрыты атэльэ мод. Яны прымаюць заказы на мужчынскае, жаночае і дашчяе паіце, кашмы, галаўныя ўборы, бязіаіну. У гэтым квартале атэльэ мод вылучыць 3.000 паіце, 900 кашмаў, 2.300 пар бязіаіны і іш., а ўсяго за 1940 год дадуць прадуцкіны на 4 мільёны рублёў.



Партанічкі-комсамольцы М. Е. Сідараў і П. Максімаў са службовай сабай «Атлас», выкарыстаўшы паранічкіна, ідуць па савеску следу (Заходняя граніца СССР). (Ф. Максімаў БЕЛТА).

ЮБІЛЕЙ БІБЛІЯТЭКІ

ГОМЕЛЬ, 7 лютага. (Кар. «Звязда»). У лютым г. г. грамадскасць Гомеля адзначае 20-гадовы юбілей папуларнай у горадзе бібліятэкі імені Чырвонай скага.

Бібліятэка арганізавалася ў 1920 г. на базе глыба работнікаў кааператыву. Ї ён фонд бібліятэкі склаўсяся тады 1.200 кніг, пераважна кааператыва літаратуры. Круг чытачоў абмяжоўваўся 60—70 чал.

За прайшоўшыя 20 год бібліятэка расла і стала аіным з буйнейшых культурных ачагоў горада. У сучасны мом бібліятэка налічвае 18 тыс. кніг, з якіх пераважна большасць — класікаў і м.р.кізма-ленізізма.

2.200 рабочых і інтэлігенцыі з'яўляюцца актыўнымі чытачамі бібліятэкі. За азын толькі 1939 год было на дом 19.708 кніг і абслужана звыш тысяч чытачоў.

Бібліятэка падрыхтавала каля 100 лікаваных работнікаў, якія зарабцоўюць у розных бібліятэках горада лашей. Бібліятэка 20 год вядуць пра стая бібліятэчны работнік А. Е. Сідарын.

УСЕСАЮЗНЫ

ШАХМАТНЫ ТУРН

Усеаюзны шахматны чэмпіянат тэўнага таварыства «Навука», які пачаўся 25 студзеня на 8 лютага ў м. Даме вучоніх, учора закончыўся. П. Месца заяваў, як і чакалася (гл. «Звязда» за 1 лютага), майстар Белаўенскі са выдатным лікам +9% Майстар Бераўскаў (Мінск), які пра на старце партанічэўкай часу, не дагнаў лічэра і быў прымушан зліпа другім месцам з лікам 9%. Кандыдат у майстры Макагоў (Мінск) лічэраваў у першых ішых турнірах ланкі быў уступіць і заняў 7-е месца з 8 ачкамі. Такім чынам, пер месцы размеркаваліся «па штату»: радзе — майстры, за імі — кандымайстры, а далей перакатэгорыі, сталі ў наступным парадку: Хаца (Масква) — 7, Івалюў (Мінск) — 5, Сіманенка (Кіеў) — 5, Быкаў (Магілёў) (Варонне) і Хенкін (Казань) па 4½, Стаўшэўскі (Магілёў) — 4, Б (Ленінград) — 3 і Селіханаў (Баку) — 3.

ГАСТРОЛІ ХАРКАЎСКА

ЯЎРЭЙСКАГА ТЭАТРА

ВІСЕСЬ. (Па тэлефону). Паставітэсць «Гершэ Остропелер» у пачатку Вісескага дзяржаўнага тэатра пачаў гастролі Харкаўскі яўрэйскі тэатр. Ён будзе тут месіць. Тэатр пачкае сьне «А мейл фуп Москва» — Губэрмана, амерыканца — Д. Рэзніка і ішныя.

Дзённік

Марксіска-ленініскі ўніверсітэт і прага іна пры Даме партыі Мінска КП(б)Б паведамляе ўсіх саўчачоў першых групы — аб тым, што 9 лютага 8 гадзін вечарам, у малым зале Даме актыва абудуша групавыя заняты рэгулярна суб'едавініці на П-й тэаіноў марксізма-ленізізма. Яўка абавязавана ў 7 гадзін вечарам, у і зале Даме партыі адзед праці і агітацыі Мінгаркома КП(б)Б пра іштрукцыямны даклад для даклад праіаганацыі, агітараў і бязе на тэму: «Аб ХХІІ гадавіне Рабоўляскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота». Білеты ў РК КП(б)Б 9 лютага, у 7 гадзін вечарам, мяшчаны раіапартакіаіага (вул. Энг) 6 абудушца нарада сакратароў і ішых партарганізацыі Варашылаўска на. Яўка сакратароў абавязкова.

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУЧ

ВЫВАЗКА І АДГРУЗКА ТОРФУ

ЗАВОДАМ НАРКАМАТА ПАЛІУНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

за 7 лютага

Table with 4 columns: Factory name, Torf output (t), and other metrics. Includes factories like 'М. Орджанікідзе', 'Чырвоны спяг', 'Дукора', etc.

УПРАВЛЕННЮ АПЧАДКАС І ДЗЯРЖАЎНАГА БССР ПАТРЭБНЫ ПАНОІ. Для курсавоў тэрмам на 3 месяцы. Аплата па згоде. З прапановымі звартаца: Дом урада, правае крыло, пазельны паверх, адзед кадраў.

ВІСЕСКАЯ МАЙСТЭРНЯ „БЕЛВЕТ СНАБЗЫТ“ ПЛАСЯ КАПІТАЛЬНАГА ПЕРААБСТАЎЛЯВАННЯ прымае ў рамонт і нікеліроўку: ПІПРЫМЫ ВЕТЭРЫНАРЫЯ І МЕДЫЦЫНСКІЯ ІНСТРУМЕНТА І АПАРАТУР, ВЕ КОНВАЕ ГОЧКУ І ПРАФУ КІРГУРГІННЫХ ІНСТРУМЕНТА, ТАКАРЫЯ І СІЯСАРНЫ РАБОТЫ.

3 шкуры свінні ВЫАБЛЯЮЦЬ АБУТАК, ЗБРУД І ІШ. АПЛАВАННЕ СВІННЫХ ТУШ ЗАБАРОНЕНА ЗАКОНАМ. Зімаіце свіныя і парасячыя шкуры і прадаваіце іх па ўстаіноўленай цане загатавіцелям — СІАЮЗГАТСКУР ЯВА СЕЛ'ПО.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНИ ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕАТР. 9 лютага. ГЕНЕРАЛЬНЫ КОНСУЛ. Пачатак у 7 г. 30 м. Каса — 8 г. 30 м. веч.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ АДКРЫЎ НОВЫ МАГАЗІН № 40 У ПАСЕЛБЕ «КОМІНТЭРН» (супроць аўтарамстанцыі). У ПРДАЖЫ ЁСЦЬ: галантарэя, трыкатаж, парфумерыя, пасудна-гаспадарчыя тавары і іш.

УПРАВЛЕННЕ КІНОФЕСТИВАЛІ ПРЫ СНБ БССР. Беларусьскае калора «ЛІАВІНОПРОКАТ». КІНОТЕАТР «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» з 10 па 20 лютага КІНОФЕСТИВАЛЬ СОВЕЦКАГА ФІЛЬМА, прысвечаны ХХ-гадоваму юбілею савескай кінематаграфіі.